

AZE OYUN QARNITUR TƏLİMAT

Uyğunluq bayannamasi

Qurğunun (qurğuların) çalışmasına statik, elektrik və ya yüksək tezlikli sahələr (radioavadanlıq, mobil telefonlar, mikrodalgalı sobalar, elektrostatik boşalmalar) təsir göstəri bilər.

Bataryaların, elektrik və elektron avadanlığının utilizasiyası

Malin, malin bataryalarının və ya qabın üzərində olan bu nişan, malin məşət tullantılı ilə işlənilməsi zamanı işləməyi göstərir. Mal, batarya, elektrik və elektron avadanlığının toplanması və utilizasiyası ilə maşqulanın şirkətin məntəqəsinə gətirilməlidir.

Malin təhlükəsi və samarəli istifadəsi üzrə qaydalar və şərtlər

Ehtiyat tədbirləri:

1. Maldan yalnız təyinatın görə istifadə etmək.
2. Mali sökmək. Bu məmulatın tərkibində təmir edilə bilən hissələr yoxdur. Nasaz avadanlığın xidməti və ya tamiri üzrə məsələlər görə səfici-sirkətə və ya Defender salahiyətli servis mərkəzinə müraciət etməlisiniz. Mali qəbul etdiğədən onun bütövlüyünə, daxilində sərbət hərəkət edən əşyaların olmasına əmin olnur.
3. 3 yaşa qədər uşaqlar üçün nazadə tutulmalıdır. Tərkibində xırda hissələr ola bilər.
4. 4. Məmulatı, onub, daxili hissəsinin rütubətindən qorumaq. Məmulatı maye içmə salmamaq.
5. 5. Məmulatı, zara vura bilən vibrasiyalara və mexaniki yüksəkliklərə maruz qoyulmamaq. Malin üzərində mexaniki zədələrin olmasına halında ona heç bir zəmanət verilmər.
6. 6. Malan üzərində gəzə çarpan zədələrin olmasına halında maldan istifadə etməmək. Bılardakdən nasaz qurğudan istifadə etməmək.
7. 7. Təvsiyə edildən temperaturlardan kanar temperatur şəraitində və habelə təcavüzkar mühitlərdə istifadə etməmək. Rütubətindən kondensasiyasına şəraitində və habelə təcavüzkar mühitlərdə istifadə etməmək.
8. 8. Ağzaya götürmək.
9. 9. Məmulatdan sənaye, tibbi və istehsalat məqsədi ilə istifadə etməmək.
10. 10. Əgər malin naqli manfiy temperatur şəraitində aparılıbsa, istismara başlamazdan əvvəl mal isti qapalı bir yerde (+16...+25°C) 3 saat arzdında qızdırılmalıdır.
11. 11. Uzun müddədə istifadə etmədiyiniz halda qurğunu hər dəfə şəbəkədən ayırmalı lazımdır. Fikrinişin yayındırırsa, qurğudan nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi zamanı istifadə etməmək.
12. 12. Cihazın dəqiqəti yayındırısa, habelə qanunla cihazın lağv edildiyi hallarda bir vasitə idarə edərkən cihaz istifadə etməyin.

Xüsusiyyətləri: • Qulaqlıqlar LED arxa işığı • Büyük ölçülü qulaqlıq • Noutbuk və masaüstü kompüterlər, oyun konsolları, smartfonlar və planşetlərə uyğundur • Səs səviyyəsinə nazarət • PC ilə istifadə etmək üçün 4 pinli 3,5 mm audio jakdan 2 x 3,5 mm yuva qədər adapter

Spesifikasiya: • Membran diametri: 40 mm • Impedans (qulaqlıqlar): 32 Ohm • Impedans (mikrofon): 40 mm • Impedans (qulaqlıqlar): 115 dB • Həssaslıq (mikrofon): -50 dB • Empedans (mikrofon): 2,2 kOhm • Həssaslıq (qulaqlıqlar): 115 dB • Həssaslıq (mikrofon): -20dB • Təzliyə cavab (qulaqlıqlar): 16-20000 Hz • Təzliyə cavab (mikrofon): 16-20000 Hz • Kabel uzunluğu: 2 m • Başlayıcılar: USB, 2 x 3,5 mm jak, 4 pinli 3,5 mm jak • İstehsalçı: Shenzhen Onetouch Business Service Ltd. Address: Room 301, Building S2, Ali cloud Building, No.3239, Keyuan Road South, Shenzhen Bay, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China. • İstehsalçı: Ən son əmaliyyatlar paketi tərkibini və xüsusiyyətlərinin dayışdırılmış həlqəyinə özündə saxlayır. Ən son əmaliyyatlar www.defender-global.com saytında mövcuddur. Cində edilmişdir.

BEL ГУЛЬНЯВАЯ ГАРНІТУРА ІНСТРУКЦІЯ

Дэкларация адпаведнасці

На функцыянаванне прылады (прылад) могуць падплываць статычныя, электрычныя або высокачастотныя палі (радыёапаратура, мабільныя тэлефоны, мікраволнавыя печы, электрастатычныя разрады). У выпадку ўзнікнення павялічце адлегласць ад прылады, якая вылікае першакоды.

Утылізацыя батарэек, электрычнага і электроннага абсталявання

Гэты знак на тавары, батарэйках да тавару або на ўпакоўцы азначае, што тавар не можа быць утылізаваны разам з бытавымі адкдамі. Ен павінен быць дастаўлены ў кампанію па ітарызациі батарэек, электрычнага і электроннага абсталявання.

Правілы і ўмовы бяспечнага і эфектыўнага выкарыстання тавару

Меры засцірэгі:

1. Выхарыстоўцаў тавар толькі па прамым прызначэнні.
2. Не разбіраць. Дадзены выраб не змяшчае частак, якія падлягаюць самастойнаму рамонту. Па пытаннях абслугоўвання і замены ныні спраўдана выраба звяртайцца да фірмы-прадаўца або аўтаразвалівальнай серыі цэнтра Defender. Пры прымененні тавару пераканайцца ў яго цэласнасці і адсутнасці ўнутры прадметаў, якія спадабна перамыщаюцца.
3. Не прайдзічы для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчайцца падагодні вільгачы на вырабі і ўнутр яго. Не апускаць выраб на вадкасці.
5. Не падвяргайцца вырабамі з механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўнансці механічных пашкоджанняў ніякіх 3. Нені прызначаны для дзяяцельніцы да 3-х гадоў. Можа змяніцца дробная дэталь.
4. Не дапушчай

+ FI PELIKUULOKE OHJE

Vaativustenmukaisuustodistus

Laitteen (laitteiden) toimintaan voivat vaikuttaa statisit, sähkö- tai korkeataajuiset kentät (radiolaitteet, matkapuhelimet, mikroaaltouunit, sähkötaattiset purkaukset). Niiden esiintyessä lisää etäisyyttä häiriön aiheuttavaan laitteeseen.

Ympäristönsuojelua koskeva ohje

Sitä lähtiin, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, päätevät seuraavat määritykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttötän päätyytiin varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttuaan ne.

Tuotteen turvalisen ja tehokkaan käytön säännöt ja ehdot

Turvalisuus- ja toimenpiteet:

1. Käytä tuotetta vain käyttötarkoituksen mukaisesti.
2. Älä pura. Tämä tuote ei sisällä käyttötän korjattavissa olevia osia. Huoltoon ja viallisien tuotteiden vaihtoon liittyviissä kysymyksissä ota yhteystä myyjään tai valtuutettuun Defender-huoltamoon. Vastaanottaa tuotetta varmistaa, että se on ehjä eikä sen sisällä ole vapaasti liikkuvia esineitä.
3. Ei soveltu alle 3-vuotiaille lapsille. Saattaa sisältää pieniä osia.
4. Vältä kosteuden joutumista tuoteen päälelle ja sisälle. Älä upota tuotetta nesteisiin.
5. Älä altista tuotetta tärinälle ja iskuille, jotka voivat vaurioittaa tuotetta. Mekaaniset vauriot eivät kuulu takuuun piiriin.
6. Älä käytä, jos tuotessa on näkyvä vaurioita. Älä käytä tuotetta, jos tiedät, että se on vioittunut.
7. Älä käytä suosittua matalammissa tai korkeammissa lämpötiloissa (ks. käyttöohje), kondensoidutuun kosteuden muodostuessa sekä syövyttävissä ympäristöissä.
8. Älä laita suuhun.

9. Älä käytä tuotetta teolliseen, lääketieteelliseen tai tuotannolliseen tarkoitukseen.
10. Mikäli tuotetta on kuljetettu lämpötilan ollessa nolla alapuolella, anna tuotteen lämmetä lämpimässä tilassa (+16–25 °C) 3 tunnin ajan ennen käyttöönottoa.

11. Sammutta laite joka kerta, kun et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
12. Älä käytä laitetta ajassa autoa, mikäli laite häiritsää keskittymistä sekä tilanteissa, joissa laki edellyttää laitteen summattamista.

Ominaisuudet • LED-taustavaloo kullokkeli + Isokokoinen "over-ear" kuuloke
• Yhteensopiva pöytä- ja kannettavien tietokoneiden, pelikonsolien, älypuhelinten ja tabletteiden kanssa. • Äänenvoimakkuuden säätö - 3.5 mm:n 4-pin -audioliittimen ja 2 x 3.5 mm:n tietokoneilmiötien välisen adapteri

Tekniset tiedot • Kalvon halkaisija: 40 mm • Impedanssi (kullokkeet): 32 Ohm • Impedanssi (mikrofoni): 2,2 kOhm • Herkkys (kullokkeet): 115 dB • Herkkys (mikrofoni): -50 dB
• Taajuusalue (kullokkeet): 20–20000 Hz • Taajuusalue (mikrofoni): 16–20000 Hz
• Kaapelipituus: 2 m • Liittimet: USB, 2 x 3,5 mm jakki, 4-napainen liitin, 3,5 mm jakki

Maahantuonti: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Valmistaja: Shenzhen Onetouch Business Service Ltd. Address: Room 301, Building S2, Ali cloud Building, No.3239, Keyuan Road South, Shenzhen Bay, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China.

Säilytyysaika on rajaton. Käyttöaika — 2 vuotta. Valmistuspäivä: katso pakkauksesta.
Valmistaja pidättää oikeuden tässä oppaassa kuvatuun varusteeseen ja teknisten ominaisuuksien muutoksiin. Oppaan viimeimmän version saa ladattua osoitteesta www.defender-global.com

On tehty Kiinassa.

GEO გარნიტურა თამაშებისთვის ინტერუქცია

შესაბამისობის დეკლარაცია

მოწყვეტილი გარნიტურის (ინტერუქციის) ფუნქციონირებაზე შეიძლება გავლენა მოაზინობის სურველზე, ელექტრო ურიცობების მაღალი დოზის გამოყენების შემთხვევაში განვითარდეთ მანძილი მოწყვეტილობის, რომელიც იწვევს დანართების და უსაფრთხოების განაცილებას.

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების

■ კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების შემთხვევაში არ შეცვალას რისკის დოზის განვითარების ერთეულების.

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

კონკრეტული და კომპარატიული მოწყვეტილობების განვითარების უზრუნველყოფა

RO GARNITURĂ PENTRU JOCURI INSTRUCȚIUNILE

Declarație de concordanță

Așa cum funcționează aparatul (aparatorul) pot să influențeze cîmpurile statice, electrice și cele de frecvență înălță (aparatura radio, telefoanele celulare, cupoarele cu microonde, desărările de curent electric static). În cazul apariției acestora mărită distanța de la aparatul, care cauzează acestea bruieri.

Instrucțiuni pentru protecția mediuului înconjurător

Din momentul aplicării directivei europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer.

Consumatorul este obligat conform legii să predeaparelele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare a locurilor de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt regulate de către legislația ţării respective. Simbolul

pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică acest reglementare. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceti o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

Reguliile și condițiile de siguranță și folosire eficientă a produsului

Măsuri de precauție:

1. Produsul se folosi numai cu scopul destinației directe.

2. Nu demontați. Acest articol nu conține piese, care pot fi separate separat. În ceea ce privește deservirea tehnică și înlocuirea defectelor, trebuie să vă adresați vânzătorului autorizat sau la centru autorizat de deservire tehnică Defender. La prima utilizare produsului convingeți-vă că dânsul este integral și nu există în interiorul dânsului obiecte care se deplasează liber.

3. Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Poate conține piese mici.

4. Nu admiteți accesul umidității pe suprafața articoului sau în interiorul dânsului.

5. Nu scufundați articoul în substanțe lichide.

6. Nu supuneți articoul sub influența vibrăriilor și a sarcinilor mecanice, care sunt capabile să aducă la deteriorarea mecanică a produsului. În cazul existenței deteriorărilor mecanice, produsul nu se acordă nici un fel de garanție.

7. Nu folosiți articoul în cazul prezentei deteriorării vizibile. Nu folosiți intentionat aparatul sătind despre faptul că este deteriorat.

8. A nu se folosi la temperaturi mai reduse sau mai înalte de cele recomandate (vezi manualul de utilizare), în cazul apariției umelui condensate, și de asemenea în medii agresive.

9. A nu se introduc în gură.

10. În cazul, în care transporțarea produsului a fost efectuată la temperaturi negative, înainte de a începe exploatarea trebuie să se acordea posibilitatea produsului să se încalză la temperatura inițială (+16-25°C) îndeajunător și 3 ore.

11. Deconectați aparatul de fiecare dată, când nu planificați să-l folosiți o perioadă mai îndelungată de timp.

12. Nu folosiți aparatul în timpul conducerii mijlocului de transport, în cazul în care, aparatul distrage atenția, și de asemenea în acele cazuri, când deconectarea aparatului este prevăzută de legislație.

Particularități • Iluminarea cu LED a carcasei căștilor • Tampoane pentru urechi înășurătură mari • Compatibil cu PC-uri, laptopuri, consola de jocuri, smartphone-uri, tablete • Ajustarea volumului sunetului • Adaptor de la mufa audio cu 4 pini de 3,5 mm la 2 mufe de 3,5 mm pentru a utiliza cu un computer

Specificații tehnice • Diametrul membrană: 40 mm • Impedanță (căști): 32 Ohm

• Impedanță (microfon): 2 kOhm • Sensibilitate (căști): 115 dB • Sensibilitate (microfon): -50 dB

• frecvență de răspuns (căști): 20-20000 Hz • Frecvență de răspuns (microfon): 16-20000 Hz

• Lungime cablului: 2 m • Conector: 2 x 3,5 mm jack, jack 4 pini 3,5 mm

Importator: Defender Technology OÜ, Betoni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Specificații tehnice • Diametrul membrană: 40 mm • Impedanță (căști): 32 Ohm

• Impedanță (microfon): 2 kOhm • Sensibilitate (căști): 115 dB • Sensibilitate (microfon): -50 dB

• frecvență de răspuns (căști): 20-20000 Hz • Frecvență de răspuns (microfon): 16-20000 Hz

• Lungime cablului: 2 m • Conector: 2 x 3,5 mm jack, jack 4 pini 3,5 mm

Importator: Shenzhen Onetouch Business Service Ltd. Address: Room 301, Building S2, Ali cloud Building, No.3239, Keyuan Road South, Shenzhen Bay, Nanshan District, Shenzhen, China.

Termenul de valabilitate nu este limitat. Durata de viață — 2 ani. Data fabricației: vezi pe ambalaj.

Cheksiz saqlash muddati. Xizmat muddati 6 oy. Kafolat muddati - 6 oy. Ishlab chiqarich sanasi: Producatorul sulari rezervat dreptul de a modifica caracteristicile tehnice specificate in acest manual. Cea mai recentă și recentă versiune a manualului este disponibila pe www.defender-global.com

Produs în China.

RU ИГРОВАЯ ГАРНИТУРА ИНСТРУКЦИЯ

Декларация соответствия

На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.

Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования

Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

Меры предосторожности:

1. Используйте товар только по прямому назначению.

2. Не разбирайте. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или авторизованному сервисному центру Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.

3. Не предназначено для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.

4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускайте изделие в жидкости.

5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести

к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких

гарантий на товар не дается.

6. Не пользоваться при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.

7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсации влаги, а также в агрессивной среде.

8. Не брать в рот.

9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.

10. В случае, если транспортировка товара осуществляется при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25°C) в течение 3 часов.

11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.

12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства

предусмотрено законом.

Назначение: устройство для персонального прослушивания звука

Особенности • Светодиодная подсветка корпуса наушников

• Большие охватывающие амбушюры • Совместимость с ПК, ноутбуками, игровыми консолями, смартфонами, планшетами • Регулятор громкости звука

• Переходник с 4-пинового 3,5-мм аудиоразъема на 2 x 3,5-мм разъема для использования с ПК

Характеристики • Диаметр мембрани: 40 мм • Импеданс (наушники): 32 Ом

• Импеданс (микрофон): 2,2 КОм • Чувствительность (наушники): 115 дБ

• Чувствительность (микрофон): -50 дБ • Частотный диапазон (наушники): 20-20000 Гц

• Частотный диапазон (микрофон): 20-20000 Гц

• Разъемы: USB, 2 x 3,5-мм джек, 4-пиновый разъем, 3,5-мм джек

• Резьбы: 2,2 x 3,5-мм джек, 4-пиновый разъем

• Длина кабеля: 2 м • Диаметр кабеля: 2 м

• Вес: 150 граммов

• Упаковка: 150 x 150 x 150 мм

• Тип упаковки: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка

• Упаковка: картонная коробка